

ЛІТАРАТУРА

1. Бронский, Н. Открытие домика, где проходил I съезд РСДРП / Н. Бронский // Рабочий. – 1937. – 14 апр.
2. Віцебскі абласны краязнаўчы музей. Ф. 1. – Спр. 28.
3. Зеленов, М.В. Спецхран и историческая наука в Советской России / М.В.Зеленов // Отечественная история. – 2000. – № 2.
4. Лявионны, Ю. Музей у палоне / Ю. Лявионны // Чырвоная Беларусь. – 1931 – № 1. – С. 13 – 14.
5. Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. – Ф. 4–п. – Воп. 1. – Спр. 10989.
6. Тамсама. – Спр. 11005.
7. Тамсама. – Спр. 13005.
8. Тамсама. – Воп. 81. – Спр. 322.
9. Тамсама. – Ф. 6. – Воп. 1. – Спр. 2294.
10. Тамсама. – Ф. 60–п. – Воп. 1. – Спр. 4.
11. Тамсама. – Спр. 284.
12. Тамсама. – Ф. 101. – Воп. 1. – Спр. 3504.
13. Тамсама. – Ф. 1195. – Воп. 1. – Спр. 77.
14. Тамсама. – Спр. 123.
15. Тамсама. – Воп. 2. – Спр. 33.
16. Пружинина, Я. Б. Музейное строительство в БССР / Я.Б. Пружинина // Советский музей. – 1933. – № 2. – С. 50 – 52.
17. Савецкая краіна. – 1932. – № 5.
18. Шыдлоўскі, В. Рысы майго пакалення / В. Шыдлоўскі. – Минск: Белфранс, 2001. – 215 с.

Кузьмініч Т.В. (Рэспубліка Беларусь, г. Мінск)

ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ РЭСУРСЫ БІБЛІЯТЭК ЯК СРОДАК ЗАХАВАННЯ ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЙ ПАМЯЦІ БЕЛАРУСКАГА ГРАМАДСТВА

Бібліятэка – адзін з найбольш распаўсюджаных, уgruntаваных і ўстойлівых сацыяльных інстытутаў, якія займаюцца дакументаванай інфармацыяй. Яна працуе з самай масавай і доўгатэрміновай інфармацыйнай прадукцыяй. У яе межах рэалізаваны супольныя намаганні соцыума па зборы (кумуляванні), доўгатэрміновым захаванні і арганізацыі выкарыстання айчынных і лепшых сусветных інфармацыйных рэурсаў (любой фіксаванай¹ інфармацыі, якую можна ідэнтыфікація і вызначыць як актуальную ў пэўны адрезак часу ці доўгатэрмінова для грамадства ў цэлым, асобных сацыяльных групп ці індывідуума). Увогуле бібліятэка разглядаецца як адна з вядучых інфармацыйных структур, якія ўдзельнічаюць ў фарміраванні «сацыяльнай інфармацыйнай базы чалавечай супольнасці» [1], пад якой разумеецца «увесь неабходны аб’ём сацыяльнай інфармацыі, пэўным чынам арганізаваны, кіруемы, пастаянна папаўняемы, прызначаны для рэалізацыі сацыяльных функцый, мэтаў дадзенай супольнасці, неабходны для яе існавання і развіцця» [2, с. 23]. Бібліятэкі працуюць з самай шырокай чытальняй аўдыторыяй, яны арганізуюць узаемаадносіны па выкарыстанні інфармацыі практична з усімі сацыяльнымі групамі грамадства. Як сацыяльны інстытут, бібліятэка ўдзельнічае ў захаванні гісторыка-культурнай памяці грамадства праз: кумуляванне і захаванне дакументаванай часткі сацыяльнай памяці грамадства; апрацоўку і ўпрарадкованне сацыяльна значайнай дакументаванай прадукцыі, створанай чалавецтвам за ўвесь папярэдні перыяд развіцця; стварэнне бібліографічных і фактаграфічных ведаў аб форме, змесце, прызначэнні асобных дакументаў; фарміраванне і доўгатэрміновое захоўванне фактаграфічных ведаў аб аўтарах тэкстаў, іх ідэях, канцепцыях; мадэліраванне масіваў дакumentаванай інфармацыі, вызначэнне месца кожнага дакумента ў сістэме фіксуемых чалавецтвам ведаў; стварэнне бібліографічных ведаў аб крыніцах науки базе даследаванняў; актуалізацыю асобных пластоў дакumentаванай інфармацыі; уздзеянне на грамадства і фарміраванне адпаведных каштоўнасцей арыентацый і інш.

¹ У асноўным тыражыруема інфармацыя.

Сродкам захавання гісторыка-культурнай памяці грамадства з'яўляюцца як бібліятэчныя фонды ў цэлым (іх склад у канкрэтны гістарычны перыяд), так і інфармацыйная прадукцыя, якая іх адлюстроўвае ці ствараеца для паглыблення ведаў аб аўтарах, тэкстах, ідэях, канцепцыях. У дадзеным артыкуле разглядаюцца інфармацыйныя рэсурсы бібліятэка з пункту гледжання захавання гісторыка-культурнай памяці беларускага грамадства, прадстаўляюцца асноўныя накірункі адпаведнай бібліографічнай дзейнасці, вызначаюцца шляхі пераадолення ўзнікаючых цяжкасцей ў работе супрацоўнікаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі (далей НББ).

Да нацыянальнай документаванай інфармацыйной спадчыны адносяцца традыцыйна ствараемыя бібліятэчнымі ўстановамі інфармацыйна-пошукавыя сістэмы, а таксама разнастайныя адасобленыя ад фонду бібліографічных дапаможнікі (друкаваныя і электронныя выданні бібліографічных паказальнікаў, спісаў, аглідаў; базы даных), фактаграфічныя, графічныя, паўнатэкставыя базы даных. Яны фіксуюць вынікі вытворчай і творчай бібліятэчна-бібліографічнай дзейнасці ў пэўны гістарычны перыяд і адначасова падсумоўваюць асобныя этапы развіцця сістэмы тэкставых (документных) камунікацый.

Сёння прыярытэты аддаюцца развіццю электронных форм прадстаўлення інфармацыі. Гэта дазваляе забяспечыць карыстальніку аптымальна зручны інфармацыйна-пошукавы рэжым, сабраць вялікія масівы запісаў, спалучыць бібліографічную, фактаграфічную і паўнатэкставую інфармацыю і стварыць якасна новыя інфармацыйныя рэсурсы ў параўнанні з «даэлектроннай эпохай», і больш эфектыўна спрыяць захаванню гісторыка-культурнай спадчыны. Прычым рабіць гэта можна супольна – намаганнямі шэрагу бібліятэк краіны.

Найчасцей вытворча-інфармацыйную дзейнасць бібліятэк звязваюць са стварэннем бібліографічнай інфармацыі. Яна сапраўды пераважае ў складзе інфармацыйной прадукцыі і з'яўляеца неад'емнай часткай большасці відаў баз даных: бібліографічных, рэфератыўных, паўнатекставых, канцэптаграфічных, якія могуць утрымліваць элементы, што ідэнтыфікуюць канкрэтны тэкст, фрагменты тэксту ці вынікі яго аналітыка-сінтэтычнай перапрацоўкі. Гэта магчыма таксама і ў фактаграфічных, графічных, мультымедыйных базах даных, якія змяшчаюць канкрэтныя факты, прыметы, паказчыкі, схемы, малюнкі, ілюстрацыі, відэа- і аўдыёматэрыялы і даволі часта маюць бібліографічнае афармленне, якое дазваляе ідэнтыфікацію канкрэтнага тэксту, факт і суаднесці іх з канкрэтным дакументам.

Уласна бібліографічныя працы можна разглядаць у якасці адмысловага прайўлення фактаграфіі (яны змяшчаюць факты-падзеі аб стварэнні, руху дакументаў, навуковыя факты ці факты-крыніцы аб існаванні дакументаў, іх аўтарстве, месцы знаходжання і інш.) і, адпаведна, часткі нацыянальнай документаванай інфармацыйной спадчыны, якая адлюстроўвае вынікі вытворчай і творчай бібліографічнай дзейнасці бібліятэчнай установы (у краіне ў цэлым) за пэўны гістарычны перыяд.

Вышэй сказанае ў першую чаргу тычыцца асноўных блокаў бібліографічнай, фактаграфічнай і паўнатекставай інфармацыйной прадукцыі, якую стварае Нацыянальная бібліятэка Беларусі як галоўная бібліятэка краіны, якая атрымлівае на аснове бясплатнай абавязковай рассылкі ўсе дакументы, што ствараюцца на тэрыторыі нашай краіны, збірае беларусіку і стварае інфармацыйную прадукцыю нацыянальнага ўзроўню.

Асноўнай пошукавай сістэмай НББ з'яўляецца электронны каталог, які адлюстроўвае амаль увесь фонд бібліятэкі (больш за 4 млн. запісаў на дакументы), забяспечвае магчымасць доступу да дыгіталізаваных тэкстаў (пры іх наяўнасці) і стварае, па сутнасці, базавы масіў для фарміравання зводнага электроннага каталога бібліятэк Беларусі. Яго сучасны стан (змястоўны і відавыя аспекты) дае уяўленне аб інфармацыйным забеспячэнні і інфармацыйных патрэбах сучаснага беларускага грамадства (фарміруе адпаведныя бібліографічныя мадэлі), сукупнасці нацыянальных дакументаў, якая створана да сённяшняга часу і захоўваецца на тэрыторыі Беларусі (дакладней, у буйнейшым нацыянальным фондасховішчы). Гэта харектэрна і для сістэмы каталогаў карт і іх электроннай копіі (імідж-каталога), у межах якіх не толькі змест і відавая прыналежнасць аб'ектаў адлюстравання (дакументаў), а і форма прадстаўлення запісаў, якія носьбіта даюць уяўленне аб традыцыйных стварэння пошукавых сістэм на пэўным гістарычным этапе, метадычных падыходах, выкарыстоўваемых матэрыялах, нават аб існаванні асобных арганізацыйных структур.

На аснове запісаў электроннага каталога фарміруеца беларусазнаўчая база даных «Беларусь: ад мінулага да сучаснасці»¹. У ёй адлюстроўваюцца нацыянальныя дакументы (часткі документаў) па даволі шырокім пераліку сацыяльна-палітычных і гуманітарных навук. У перспектыве яна можа стаць нацыянальным карпаратыўным рэурсам, з больш шырокім спектрам адлюстравання документаў (напрыклад, аналітычны роспіс документаў мясцовага друку). Электронны каталог і база даных маюць не толькі бібліографічны, але і часткова фактаграфічны (да некаторых запісаў далучаюцца фактаграфічныя элементы – аўтарытэтныя запісы) і паўнатэкставы (да некаторых запісаў прымацаваны поўныя лічбавыя копіі документаў) ўзроўні.

У канцы 2010 г. была зацверджана Дзяржаўная праграма «Культура Беларусі (2011 – 2015 гг.)», у межах якой прадугледжана выкананне асобнага праекта па стварэнні зводнага электроннага інфармацыйнага рэурсу нацыянальнай бібліографіі Беларусі. Плануеца аб'яднанне намаганняў усіх арганізацый, што працуюць з нацыянальным дакументам як гісторыка-культурнай з'явай, і ў выніку стварэнне сайта, на якім будуць прадстаўлены:

- масівы бібліографічных запісаў, падрыхтаваныя НББ і іншымі бібліятэкамі, якія фарміруюць зводны электронны каталог, а таксама Нацыянальны кніжны палатай Беларусі;
- электронныя масівы іншых устаноў (Нацыянальны цэнтр прававой інфармацыі, навукова-інжынернае рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Інстытут прыкладных праграмных сістэм» і інш.), якія забяспечваюць реєстрацыю, збор, захаванне патэнтаў, справаздач аб навукова-даследчых, вопытна-канструктарскіх, вопытна-тэхналагічных работах і іншых специфічных документаў, реєстрацыю баз даных, а таксама іх бібліографічнае адлюстраванне.

Гэта дазволіць карыстальнікам у аддаленым рэжыме атрымаць бібліографічныя звесткі аб усіх нацыянальных дакументах (ад першых рукапісных і старадрукаваных кніг да сучаснай дакументнай прадукцыі розных форм, відаў), а таксама часткова спрасціц заказ і доступ да канкрэтнага экзэмпляра документа, а ў перспектыве і да яго электроннай копіі.

Акрамя вышэй названых буйных бібліографічных прац, НББ разам з іншымі бібліятэкамі краіны стварае разнастайную фактаграфічную інфармацыйную прадукцыю [6, с. 201 – 202]. Найбольш цікавымі з пункту гледжання захавання спадчыны ўяўляюцца тры ўзаемазвязаныя паміж сабой базы даных: «Нацыянальная база даных аўтарытэтных запісаў», «Беларусь у падзеях і асобых», «Вучоныя Беларусі». У сукупнасці гэта ўніверсальны беларусазнаўчы фактаграфічны масіў з шырокім спектрам аўтактаў адлюстравання і разнастайнымі сувязямі з крыніцамі першаснай інфармацыі. Ён аператыўна абнаўляецца, дае асобнымі блокамі звесткі персанальнага і падзейнага харектару, забяспечвае сінхранізацыю запісаў адпаведна зменам у дакументным патоку.

Фарміраванне аўтарытэтных/нарматыўных запісаў у НББ началося ў 1998 г. на базе раней створаных масіваў бібліографічных запісаў, канверціравання машынных слоўнікаў ключавых слоў у структуру аўтарытэтных файлаў [3]. Гэты масіў стаў часткай Нацыянальнай базы даных аўтарытэтных запісаў, якая непарыўна звязана з электронным каталогам НББ і зводным электронным каталогам, і адпаведна яе папаўненне здзяйсняецца агульнымі намаганнямі бібліятэк-удзельніц сістэмы карпаратыўнай каталагізацыі (НББ, Рэспубліканскай навукова-тэхнічнай бібліятэкі і Цэнтральнай навуковай бібліятэкі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі). Аўтарытэтныя запісы ствараюцца на падставе канкрэтных дакументаў да бібліографічных запісаў электроннага каталога і, зразумела, утрымліваюць лаканічныя, а часам і мінімальныя звесткі даведачнага харектару. Масіў у цэлым знаходзіцца ў рэжыме пастаяннай карэкціроўкі (на 01.10.2011 – 261 000 запісаў). Ён ствараецца на добрай крыніцазнаўчай базе, звязаны з канкрэтнымі дакументамі, часам дае апісанне аўтактаў, якія яшчэ не адлюстраваны ў даведачных выданнях (новыя навуковыя тэрміны, асобы, калектывы і да т.п.), і забяспечвае эфектыўнасць (дакладнасць і варыятыўнасць) інфармацыйнага пошуку ў вялікіх па памеры электронных каталогах бібліятэк (магчыма ў перспектыве – сукупна з пошукавымі сістэмамі архіваў, музеяў, інфармацыйных цэнтраў).

¹ Да 2006 г. стваралася 25 бібліографічных баз даных, больш паловы былі часткамі электроннага каталога («Кнігі», «Ноты», «Перыядычныя выданні» і інш.). Астатнія мелі тэматычную скіраванасць, ствараліся на аснове раней існаваўшых бягучых бібліографічных паказальнікаў: «Гісторыя Беларусі», «Культура і мастацтва Беларусі», «Чарнобыль», «Грамадскія навукі», мелі свае фарматы запісаў.

База даних «Беларусь у асобах і падзеях» фарміруєцца з 1997 г., змяшчае звесткі аб асобах, якія ўнеслі значны ўклад у развіццё нашай краіны, найбольш важных падзеях яе гісторыі, арганізацыях, прадпрыемствах, установах, перыядычных выданнях, помніках гісторыі і культуры і іншых аб'ектах (на 01.10.2011 – каля 25 000 запісаў).

Бібліятэктэудзельніцы вышэй названых праектаў сутыкаюцца з проблемамі пошуку інфармацыі для ідэнтыфікацыі і дадатковага апісання такога аб'екта. Да таго ж у нашай айчыннай інфармацыйнай прадукцыі амаль адсутнічаюць галіновыя энцыклапедыі і біяграфічныя слоўнікі, якія даюць магчымасць пашираць спектр персаналій у параўнанні з адпаведнымі універсальнymi выданнямі. Перад бібліятэкамі паўстае пытанне пошуку аўтарытэтных крыніц фактаграфічнай інфармацыі, якія б амаль сінхронна з выходам дакумента давалі звесткі аб новых персонах ці зменах у дзейнасці ўжо вядомых.

На наш погляд, адным з такіх даведачных масіваў і адначасова асобным інфармацыйным прадуктам з'яўляецца карпаратыўная база даних «Вучоныя Беларусі», якую з канца 2009 года фарміруюць НББ і бібліятэктэудзельніцы вышэйшых навучальных установ: Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта, Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта, Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта, Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. Куляшова, Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта, Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта і Расійскага дзяржаўнага сацыяльнага ўніверсітэта (філіял у Мінску), Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. Яны працуюць па адной тэхналогіі, з выкарыстаннем аднолькавага праграмнага забеспячэння і адлюстроўваюць у рэжыме стварэння аўтарытэтнага запісу звесткі персанальнага харектару аб беларускіх навукоўцах, якія працуюць у ВНУ, а таксама забяспечваюць спасылкамі на персанальныя сайты, інфармацыю аб іх працах праз спасылкі да лакальных электронных каталогаў і зводнага электроннага каталога бібліятэк нашай краіны.

Развіццё базы даних «Вучоныя Беларусі» (на 24.10.2011 – толькі 1 200 запісаў) павінна здзяйсняцца за кошт далучэння новых удзельнікаў, паширэння аб'ектаў адлюстравання, ускладнення структуры запісу (у перспектыве да фактаграфічных звестак могуць далучацца паўнатэкставыя матэрыялы), сінхранізацыі адлюстравання звестак з навуковымі публікацыямі той ці іншай асобы, бібліографічнымі запісамі ў лакальных электронных каталогах і зводным электронным каталогозе. Рэалізацыя падобнага праекта дазволіць ствараць арыгінальны нацыянальны інфармацыйны рэсурс, аператыруючы ўносіць карэктывы ў яго і Нацыянальную базу даних аўтарытэтных запісаў, забяспечваць дакладнаць апісання аб'ектаў, комплекснасць прадстаўлення інфармацыі, рэалізоўваць адзінныя метадычныя падыходы да стварэння фактаграфічнай інфармацыі, апрабіраваць спецыялістамі бібліятэктэудзельніц стварэнне аўтарытэтных запісаў.

Акрамя таго, у НББ ствараюцца тэматычныя і відавыя паўнатэкставыя калекцыі («Крыніцы па гісторыі Беларусі: канец XVIII – пачатак XX стст.», «Перыядычныя выданні Беларусі дакастрычніцкага перыяду», інкунабулы і палеатыпы з фонду Нацыянальнай бібліятэкі і інш.), базы даних нацыянальных перыядычных выданняў, дысертацый і аўтарэфератаў дысертацый, якія ў перспектыве ствараць рэсурсную аснову нацыянальнай электроннай бібліятэкі Беларусі [5].

Як бачна, НББ і іншыя бібліятэктэудзельніцы нашай краіны імкнуцца ствараць інфармацыйныя рэсурсы сучаснага ўзроўню. Іх склад і якасць харектарызуе стан культурнага развіцця грамадства. Яны мадэлююць нацыянальны дакументны паток, фіксуюць бібліографічныя і фактаграфічныя веды аб форме, змесце, прызначэнні асобных дакументаў, аўтарах текстаў, забяспечваюць іх доўгатэрміновае захоўванне і ўключэнне ў сістэму фіксуемых чалавецтвам ведаў. Яны арганічна ўваходзяць у склад нацыянальных інфармацыйных рэсурсаў і спрыяюць захаванню гісторыка-культурнай памяці беларускага грамадства.

ЛІТАРАТУРА

- Горовий, В.М. Особливості розвитку соціальных інформаційных баз сучасного українського суспільства / В.М. Горовий ; Національна академія наук України, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2005. – 296, [3] с.
- Горовий, В.М. Соціальні інформаційні базі і розвиток бібліотечнога інформаційнога потенціалу (1991 – 2006 р.р.) : автореферат дисертації на здобуття научовога ступеня доктора історичних

наук : 07.00.08 / Горовий Валерій Микитович ; Національна академія наук України, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2006. – 35 с.

3. Ильина, С.В. Национальные особенности корпоративной базы данных авторитетных/нормативных записей библиотек Беларуси / С.В. Ильина, Л.Л. Бушило // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: XV Международная конференция «Крым-2008» [Электронный ресурс]: доклады (Судак, Украина, 7 – 15 июня 2008 г.).
4. Інфармацыйныя рэсурсы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі : праблемы фарміравання і выкарыстання : зборнік артыкулаў / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [складальнік Т.В. Кузьмініч ; рэдкалегія : Л.Г. Кірухіна і інш.]. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2008. – 202 с. : іл., табл.
5. Кузьмініч, Т.В. Нацыянальны электронны документ як аб'ект дзейнасці Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі / Т.В. Кузьмініч // Материалы V Международных книговедческих чтений «Электронные библиотеки и ликвидация информационного неравенства», Минск, 8 – 9 октября 2009 г. / [составитель Л.Г. Кирюхина; научный редактор Р.С. Мотульский]. – Минск, 2009. – С. 35 – 43.
6. Кузьминич, Т.В. Фактографические базы данных Национальной библиотеки Беларуси: новый этап развития / Т.В. Кузьминич // Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации: РИНТИ – 2009 : VIII Международная конференция, 16 ноября 2009 года, Минск: доклады / [научные редакторы: А.В. Тузиков, Р.Б. Григянец, В.Н. Венгеров]. – Минск, 2009. – С. 200 – 204.

Лихимович О.В., Малиновская Е.Н. (Республика Беларусь, г. Минск)

БД «БЕЛАРУСЬ ВЛИЦАХ И СОБЫТИЯХ» КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС НАЦИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ

Национальная библиотека Беларуси (далее НББ) занимает особое место в системе учреждений информационно-документной сферы страны и ее информационной инфраструктуры в целом. Это обусловлено задачами, которые ставит перед ней общество по формированию, сохранению и созданию информационных ресурсов, предоставлению их пользователям. Одним из приоритетных направлений деятельности НББ является формирование общественно-значимых информационных ресурсов, обеспечение доступа граждан Республики Беларусь, а также граждан других стран к информации о Беларуси, ее достижениях и особенностях развития в различных сферах.

В НББ процесс создания баз данных начат в 1993 г. До 2006 г. поддерживалось 25 баз данных (БД), более чем половина из которых являлись структурными единицами электронного каталога. Остальные содержали информацию (преимущественно библиографическую) по отдельным тематическим направлениям (БД «История Беларуси», БД «Чернобыль», БД «Культура и искусство Беларуси»). На сентябрь 2011 г. НББ имеет 135 приобретенных баз данных и генерирует 17 БД разных типов.

С переходом на новое программное обеспечение библиотека получила возможность выйти на качественно новый уровень генерации баз данных и иной информационной продукции. В НББ внедрена и эксплуатируется многофункциональная автоматизированная библиотечно-информационная система (АБИС), позволяющая одновременно использовать одну и ту же библиографическую запись (БЗ) и для электронного каталога (ЭК), и для БД. При формировании БЗ проставляется признак ее принадлежности к определенной БД. Таким образом, реализуется возможность одноразового создания БЗ и ее использования для создания разных поисковых систем и продуктов.

В 1997 г. Национальной библиотекой Беларуси совместно с программистами фирмы «ИНЕАК» была начата работа по созданию национального информационного ресурса – белорусоведческой фактографической БД «Беларусь в лицах и событиях». Вначале создатели базы